



## ІНФАРМАЦЫЙНЫ ЛІСТ

### 5-я Міжнародная навуковая канферэнцыя «БЕЛАРУСЬ У СУЧАСНЫХ ГЕАПАЛІТЫЧНЫХ І ГЕАЭКАНАМІЧНЫХ ПРАЦЭСАХ»

Дзяржаўная навуковая ўстанова  
«Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі»

Цэнтр гісторыі геапалітыкі  
Фонд імя Конрада Адэнаўэра  
Офіс для Беларусі

23-24 сакавіка 2020 года  
Мінск, Рэспубліка Беларусь

Цэнтр гісторыі геапалітыкі дзяржаўнай навуковай установы «Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі» сумесна з беларускім офісам Фонда імя Конрада Адэнаўэра праводзіць 5-ю Міжнародную навуковую канферэнцыю «Беларусь у сучасных геапалітычных і геаэканамічных працэсах». Асноўнай мэтай мерапрыемства з'яўляецца працяг навуковых дыскусій па вывучэнні актуальных пытанняў рэалізацыі знешнепалітычных стратэгий і нацыянальна-дзяржаўных інтарэсаў Беларусі ва ўзаемаадносінах з іншымі дзяржавамі, перспектыву развіцця краіны і рэгіёна ў сучасных геапалітычных рэаліях.

Сучасны свет перажывае кардынальныя геапалітычныя, эканамічныя і сацыяльныя пераўтварэнні. Характар змяненняў сведчыць аб высокім узроўні іх інтэнсіўнасці і дынамічнасці. Узаемадзеянне цэнтраў сілы суправаджаецца абстрактным канфрантацыі паміж дзяржавамі і канкурэнцыяй паміж мадэлямі будучага развіцця.

Пасля атрымання незалежнасці Беларусь здолела выбудаваць канструктыўныя адносіны з міжнароднымі партнёрамі. Краіна праводзіць незалежную, мірную знешнюю палітыку, а таксама ўносіць значны ўклад ва ўмацаванне міжнароднай бяспекі і стабільнасці ў рэгіёне.

Асноўная ўвага канферэнцыі будзе засяроджана на абмеркаванні наступных пытанняў:

Знешняя палітыка Беларусі:

Адносіны Беларусі і ЕС

Беларусь і суседнія дзяржавы (Украіна, Польшча, Літва, Латвія)

Беларуска-расійскія адносіны, пытанні рэалізацыі інтэграцыі ў  
Саюзнай дзяржаве

Беларусь і міжнародныя арганізацыі

Беларусь і краіны Усходу (Кітай, В'етнам, Турцыя і г. д)

Эканоміка і яе ўплыў на ўсходнееўрапейскі рэгіён:

Беларусь і яе ролю ў еўразійскай інтэграцыі

Уплыў СГА і іншых міжнародных эканамічных арганізацый на  
Беларусь

Эканамічнае ўзаемадзеянне Беларусі з замежнымі краінамі

Нафту і газ як геапалітычныя інструменты і рычагі ўплыву ў Еўропе

Бяспека ў рэгіёне Цэнтральнай і Усходняй Еўропы

Ініцыятывы Беларусі па ўмацаванню бяспекі ў Еўропе

Дзейнасць НАТА паблізу межаў Беларусі

Супраціў тэрарызму ў Цэнтральнай і Усходняй Еўропе

Міжнародныя ініцыятывы і праграмы па забеспячэнню бяспекі ў  
рэгіёне і свеце

Сацыяльнае вымярэнне знешняй палітыкі:

Грамадская дыпламатыя і яе ролю для Беларусі

Арганізацыі грамадзянскай супольнасці ў фарміраванні іміджу і ведаў  
пра Беларусь

Беларусь і яе палітыка праз прызму аналітычных структур і  
СМІ.

Пленарнае пасяджэнне пачнецца 23 сакавіка 2020 года ў 9.30 па адрасе:  
Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Г. Мінск, вул., 1 (актавая зала, 4 паверх).

Для ўдзелу ў мерапрыемстве неабходна запоўніць электронную форму  
заяўкі па адрасе - <https://forms.gle/AyXKYQbnHzyRGFNP6>

Дадатковае пацверджанне па электроннай пошце адпраўляцца не будзе.

Арганізатары пакідаюць за сабой права адбору заявак на ўдзел у  
канферэнцыі, статус дакладу (пленарнага дакладу, звычайнага дакладу і т.  
д.), уключэння прынятых дакладаў у розныя часткі канферэнцыі.

Адбор ажыццяўляецца на падставе запоўненых заявак і тэзісаў дакладаў, якія прымаюцца да 15 лютага (уключна) 2020 год.

Па выніках канферэнцыі будуць апублікаваныя артыкулы ўдзельнікаў.

Патрабаванні да артыкулаў:

Артыкулы, прынятыя да публікацыі, павінны ўтрымліваць да 10 тыс. знакаў у фармаце MS Word, шрыфт Times New Roman памерам 14, палі: верхняе і ніжняе-20 мм, левае-30 мм, правае-15 мм. крыніцы пералічаныя ў тым парадку, у якім яны цытуюцца ў артыкуле. Спасылкі ў зноскі павінны быць заключаныя ў квадратныя дужкі. Нумараваны спіс літаратуры прыводзіцца ў канцы артыкула. Вы можаце знайсці больш падрабязную інфармацыю аб дызайне спасылак па адрасе <http://vak.org.by/bibliographicDescription>.

Аргкамітэт пакідае за сабой права адбору тэкстаў для публікацыі, тэксты не рэдагуюцца і аўтарам не вяртаюцца.

У загаловку справаздачы ўказваецца імя, прозвішча аўтара, прадстаўляемая арганізацыя, адрас электроннай пошты.

Прыклад:

ЎПЛЫЎ ЕЎРАЗІЙСКАГА ІНТЭГРАЦЫЙНАГА ПРАЕКТА НА  
РЭГІЯНАЛЬНУЮ ПАЛІТЫКУ БЕЛАРУСІ І РАСІІ ВА УСХОДНЯЙ  
ЕЎРОПЕ

М. Сідарава

Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Мінск, Рэспубліка Беларусь

Беларусь 12345@678.com

ТЭКСТ ТЭКСТ ТЭКСТ [1, с. 12-13]. Тэкст, Тэкст, Тэкст.....

Выдаткі на праезд, пражыванне і харчаванне будуць пакрывацца арганізатарамі канферэнцыі.

Камітэт канферэнцыі [chg-nasb@history.by](mailto:chg-nasb@history.by), +375-17-284-23-97